



ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка 26 ліпеня правядзе селектарную нараду аб ходзе ўборачнай кампаніі 2007 года

Прамая трансляцыя селектарнай нарады пачнецца ў 12.00 па Першаму каналу нацыянальнага тэлебачання, спадарожні-каваму тэлеканалу «Беларусь ТБ» і Першаму каналу нацыянальнага радыё.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

«Калі гаспадарка зьбірае добры ўраджай, то будзе работа, будзе заробак...»

Ці лічыце вы, што ад добрага ўраджаю, ад паспяховага правядзення жніва залежыць дабрабыт як краіны, так і вашай сям'і, асабіста вас? Ці сочыце вы за ходам жніва сёлета, ці сачылі ў папярэднія гады?

Ларыса КУЗНЯЦОВА, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу:

— Думаю, жніво не пакаіе абыякавым нікога. Бо гэта харчовая бяспека нашай дзяржавы. І, безумоўна, я звязваю свой дабрабыт з тым, як праходзіць жніво.

Віктар Аль, старшыня Вішнеўскага сельскага Савета (Валожынскі раён):

— Хлеб — усюму галава. Калі гаспадарка зьбірае добры ўраджай, то будзе работа, будзе заробак. І будзе расці дабрабыт народа. Акрамя таго, я занепакоены дэмаграфічнай сітуацыяй. І калі будзе расці дабрабыт, то больш людзей будзе заставацца ў вёсцы. Такім чынам, будзе хлеб — будзе і жыццё, будзе і пенсія.

І, безумоўна, я сачу за ходам жніва. Кожны дзень дапамагаю з работай насельніцтву ў нашай гаспадарцы. Так, сёння на зэрнаютку працуе 20 школьнікаў, працуюць у гаспадарцы па графіку сацыяльнаыя работнікі, ад сельгасканкама адзін чалавек працуе памочнікам камбайнера....

Анатоль ДРАЗДОЎ, начальнік упраўлення інфармацыі Нацыянальнага банка Беларусі:

— Звязваю і сачу... Калі ў сельскай гаспадарцы мы добра ўсё сабралі, шмат усяго нарыхтавалі, то менш пойдзе грошай на набавіц харчавання за мяжой. Адапаведна спатрэбіцца менш валюты. Наш гандлёвы баланс будзе лепшым, будзе менш імпарту. І калі больш застанецца валюты ў краіне, выратуецца золата-валютны рэзерв — мацней будзе рубель. Мацней будзе рубель — будзе больш

устойлівай эканоміка. А калі будзе больш устойлівай эканоміка, то будучы расці нашы даходы. Такі доўгі ланцук атрымліваецца і бачна, што дабрабыт практычна любога нашага грамадзяніна залежыць ад таго, як спрацуе наша сельская гаспадарка.

Натуральна, я сачу за жнівом. Па-першае, мне гэта проста цікава. Цікава, як і што мы сёлета зьбіром. Па-другое, я маю цікавасць бытавую. Я разумею, што ў выпадку, калі сёлета зьбіруць шмат добрага бульбы, то яна будзе таннай на рынках і ў магазінах.

Уладзімір ЗДАНОВІЧ, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу:

— Я сачу абавязкова за жнівом. Бо ў мяне аграрны раён — Драгічынскі і Іванюцкі раёны Брэсцкай вобласці. Іх лёс залежыць у першую чаргу ад ураджаю. І збожжавых, і бульбы, і буркоў. Бо толькі за кошт продажу гэтай прадукцыі людзі могуць атрымліваць грошы і жыць. І я заўсёды не толькі з цікавасцю, але нават з трывогай назіраю за кліматычнымі ўмовамі, каб яны не паўплывалі на тое, што ўраджай будзе нізкім. Хоць зараз працоўваюцца ўжо такія тэхналогіі, што ў незалежнасці ад капрызаў прыроды ўраджай збіраецца даволі высокім. Аднак у выпадку экстрэмальных умоў надвор'я людзьм, канешне, цяжка...

Нарадзіўся і вырас я ў вёсцы. Ды і зараз у Драгічынне я маю кавалак зямлі, дзе саджу і бульбу, і агуркі, і памідоры. А потым з тры-вогай і цікавасцю я назіраю за тым, як усё гэта расце.

Сяргей КУЗНЯЦОЎ.

Сяргей Сідорскі: «Уборачная кампанія ў Беларусі арганізавана на высокім узроўні»

Аб гэтым прэм'ер-міністр Беларусі заявіў у час работнай паездкі ў Гомельскую вобласць.

Усяго на плянж краіны працуе каля 14 тыс. збожжаўборачных камбайнаў. «Цяпер пастаўлена задача, каб усе яны з улікам умоў надвор'я і максімальна працавалі ў кругласутачным рэжыме», — адзначыў прэм'ер-міністр. Паводле яго слоў, да гэтага часу ў Беларусі сабрана больш як 2,5 мільян тон збожжа. «Сёння кіраўнік дзяржавы правядзе селектарную нараду, на якой будзе разгледжаны ход уборачнай кампаніі. На думку ўрада, для абласцей пытанні па цэляправанай уборачнай кампаніі практычна ўжо вырашаны», — сказаў Сяргей Сідорскі.

БЕЛТА.

ВА ўРАДЗЕ НОВАЯ ПАМЕРЫ БЮДЖЭТУ ПРАЖЫТКОВАГА МІНІМУМУ І ДЗІЦЯЧЫХ ДАПАМОГ

Урадам краіны зацверджаны новы памер бюджэту пражыткавага мінімуму ў цэнах чэрвеня. У прыватнасці, у параўнанні з папярэднім БПМ павялічыцца на 3,5 працэнта і складзе ў сярэднім на душу насельніцтва 185 360 рублёў.

Пры гэтым, паведамліў карэспандэнту «Звязды» начальнік упраўлення комплексных праблем развіцця сацыяльна-культурнай сферы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Тамара Рак, змяніліся бюджэты пражыткавага мінімуму для асобных катэгорый насельніцтва. Новы БПМ для працаздольных грамадзян вызначаны ў 203 770 рублёў, для пенсіянераў — 162 110, студэнтаў — 195 020, дзяцей ва ўзросце ад 3 да 16 гадоў — 220 420, а для дзяцей ва ўзросце да 3 гадоў — 158 070 рублёў. Дарчы, у сувязі з прыняццем новых бюджэтных пражыткавага мінімуму змяняюцца і памеры некаторых выплат, да прыкладу, «прыязных» да БПМ сацыяльных пенсій і дзіцячых дапамог. Так, паводле слоў начальніка аддзела народна-сельскай, сямейнай і гендэрнай палітыкі Аляксандры Лісоўскай, з 1 жніўня памер штомесячнай дапамогі на дзіця ва ўзросце да 3 гадоў павялічыўся скласці 120 480, аднаразовай дапамогі пры нараджэнні першага дзіцяці — 926 800, пры нараджэнні другога і наступных дзяцей — 1 млн. 297, 5 тыс., а зааховальнай дапамога маці, што сталі на ўлік у жаночай кансультацыі да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці, — 185 360 рублёў.

Сяргей ГРЫБ.

Сход акцыянераў ААТ «Белтрансгаз»

Выбраў новы склад наглядальнага савета Беларускага газатранспартнага прадпрыемства Уладзімір Чэкаў.

У выніку гайнага галасавання выбраны восем членаў наглядальнага савета, у склад якога увайшоў і намеснік старшыні праўлення ААТ «Газ-прам» Валеры Голубев. Узначаліў наглядальны савет «Белтрансгаз» першы намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Уладзімір Сямшэа. Выконваючым абавязкі генеральнага дырэктара «Белтрансгаз» з'яўляецца Уладзімір Маёраў.

Мілена АНУФРЫЁНАК, БЕЛТА.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

ОЛЬМЕРТ І АБАС ДАМОВІЛІСЯ АБ СТВАРЭННІ ДЗЯРЖАВЫ ПАЛЕСЦІНА

Ізраільскі прэм'ер-міністр Эхўд Ольмерт прапанаваў перадаць пад палесцінскі контроль «90 працэнтаў Заходняга берагу». Аб гэтым ён заявіў учора ў час перагавораў са старшынёй Палесцінскай нацыянальнай адміністрацыі Махмудам Абсам, перадае палесцінскае агенства «Маан».

У канцылярый кіраўніка ізраільскага ўрада пакуе не каментуючы гэтае паведамленне. Аднак ізраільская газета Ha'aretz, спасылаючыся на крыніцы, блізка да Ольмерта, піша, што паміж прэм'ер-міністрам і Абсам дасягнута «прынцыповае дамоўленасць» аб стварэнні арабскай дзяржавы Палесціна на «большай частцы тэрыторыі Заходняга берагу і сектара Газа». Пры гэтым, піша газета, магчымы «абмен тэрыторыямі», каб захавача буйныя яўрэйскія пасяленні ў Іудзеі і Самарыі. Паводле версій газеты, палесцінцам будзе дазволена аб'явіць Усходні іерусалім сваёй сталіцай. Пры гэтым Стары горад і Масліная гара застануцца пад кантролем Ізраіля.

БРЫТАНІЯ ПАСВАРЫЛАСА З РАСІЯЙ 3-ЗА ПРАЕКТА «САХАЛІН-2»

Пагарэнае адносінаў паміж Брытаніяй і Расіяй, напэўна, звязана з уваходжаннем «Газ-

прама» ў праект «Сахалін-2». Такую думку, як перадае ІТАР-ТАСС, выказаў кіраўнік Паліковай палаты РФ Сяргей Сцяпашын.

«Газпрам» увайшоў у праект, магчыма, не ўсім гэта спадабалася, — сказаў ён. — Відэафонна, рэзка рэакцыя брытанскіх партнёраў выклікала гэтым. Нагадаем, у праекце «Сахалін-2» Брытанія ў асобе каралеўскай кампаніі Shell пацягнула паражэнне і была вымушана падзяліцца сваёй доляй. Адною з версій дыпламатычнага канфлікту, што разгарэлася паміж Масквой і Лонданам па «справе Лівнінкі», з'яўляецца меркаванне аб патрэбнасці Валікабрытаніі ў пашырэнні доступу да крыніц вуглевадароднай сыравіны. Англія быццам ікнецца дабіцца ад Расіі больш выгадных умоў доступу да месцазнаходжання карысных выкапняў.

ПЕРШЫ ЗАБОЙЦА ЗА 150 ГАДОЎ

На маленькім цыяхаіянскім востраве Норфалк асуджаны першы за 150 гадоў забойца, паведамляе ВВС.

Былы шэф-повар Глен Макніл у 2002 годзе зарэзаў менеджара рэстарана Джанель Патан. Учора адбыўся суд: абвінавачванага прысудзілі да 24 гадоў турмы, з іх 18 гадоў без права палівавання. Адбываецца пакарэнне ён будзе ў Аўстраліі, бо на востраве з насельніцтвам 1800 чалавек няма ўласнай турмы. Насельніцтва вострава (ён размешчаны за 2000 км на ўсход ад Сіднея) — у асноўным нашчадкі мясцінкіў брытанскага карабля «Баўнці». У 1855 годзе на гэтым караблі з-за жорсткасці афіцэраў адбыўся мяцеж, частка каманды збегла з карабля і высадзілася на востраве, які тады быў невядомы. За больш чым стагоддзе калонія разраслася і цяпер востраў мае пэўную незалежнасць.

Жніво-07



Камбайнеры ўнітарнага прадпрыемства «Агракамбінат «Ждановічы» Мінскага раёна павінны сёлета змаляць збожжавыя культуры на плошчы ў 5,5 тысячы гектараў. Рапс ужо даўно прыбраны. Горача ішло жніво на жытнёвых і пшанічных палатках. Ды раптам гэтыя дажджы з маланкамі... Хлеббаробы спадзяюцца, што непагадзь ненадоўга.

«Непагадзь перачакаем!»

Дужа цяжка чакаць ім гэтыя хвіліны проста на ўскрайку шчодрога поля. Хоць некаторыя з механізатараў паспелі ўжо намалаціць больш за тысячы тон збожжа. Віктар Пятровіч, Міхал Саладуха і Віталей Мацвейчык (на фотаздымку), якім даверана камбайнавая тэхніка, імкнучыся заўсёды заставацца ў добрым настроі.

ФЛАГМАН ТРЫМАЕ МАРКУ

Па стану на 25 ліпеня ў Гродзенскім раёне збожжавы і зернебабовы культуры ўбраўны без малага з паловай плошчай. Сярэдняя ўраджайнасць ужо традыцыйна самая высокая ў вобласці і складае 53,8 цэнтнера з гектара. У лідарах — СВК «Прагрэс-Верхніцкі» (82,1 ц/га), а таксама сельгаскааператывы «Старыніч-Гродна», імя Дзенчыцкага, «Абухава» і «Саіслава», дзе намалочана больш за 60 цэнтнераў з гектара.

Аб асабістах сёлета жніва карэспандэнту «Звязды» расказаў начальнік упраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання Гродзенскага райвыканкама Іван ЛІЗІГАРОВІЧ:

— Мы чакалі больш высокага ўраджаю (у нашым разуменні гэта каля 70 цэнтнераў з гектара), паколькі для гэтага было зроблена на вельмі многае. Але нікога не зробіш, трэба ўбраць тое, што ёсць.

Усе пытанні, звязаныя з арганізацыяй жніва, вырашаны. Сельгаспрадпрыемствы забяспечаны палівам, іншымі матэрыяльнымі рэсурсамі, не ўзнікае праблем з тэхнічным аснашчэннем, у прыватнасці, што датычыцца камбайнаў. У раёне магучына знерэсушчальна гаспадарка. Хоць сёлета на такі паступлае збожжа з такой вільготнасцю (у асноўным 12—13 працэнтаў), што яго дасушкі практычна не патрабуюцца. Становіцца на таках спакойнае, усё збожжа ў нармальным рытме дапрацоўваецца, ідзе продаж дзяржаве, у першую чаргу — харчовай пшаніцы. На сёння яе прададзена ўжо 18 тысяч 540 тон — гэта палова дзяржаказу па пшаніцы.

Ёсць праблемы па продажы ліваванага ячменю, паколькі ўсе яго пасевы — з падгонам. Сёння ў некаторых месцах нават немагчыма ўбраць, паколькі падгоны большы, чым асноўнай масы выспаляга калосся.

— Пры падрыхтоўцы сёлета ўраджаю ці рабілася стаўка на нейкія новыя тэхналогіі, гатункі збожжавых і зернебабовых культур?

— Мы рыхтаваліся да пашырэння збожжа, аднак паколькі адбылося хуткае высяпанне, то гэты аграрыі практычна не спатрэбіўся.

Што датычыцца гатункаў, то мы штогод робім пэўныя высновы ў плане рэзаганання на розныя прыродныя катаклізмы, якія ў апошнія гады становяцца ўжо нормай.

— І тым не менш шмат дзе папегасці хлібоў пагубіць не удалося. Ці ёсць тут прамая залежнасць не толькі ад прыродных катаклізмаў, але і гатункаў культур?

— Гэту праблему трэба разглядаць у комплексе, і тут ёсць два нюансы. Чым больш нізкасцябловыя гатункі — тым яны менш змаўстойлівыя. Больш высакараслыя — больш змаўстойлівыя. Такім чынам, мы павінны выбраць аптымальны варыянт.

Умовы, гэтага нельга не ўлічваць. Аднак навука павінна ісці наперадзе, каб забяспечваць сельгасвытворцаў гатункамі, якія здольныя даваць 80—90 цэнтнераў з гектара. Сёння ж нават у спрыяльных умовах не атрымліваецца больш за 60—70 цэнтнераў. Ёсць над чым задумвацца нашым вучням.

У цэлым жа набор гатункаў па азімках культуры, луб, нармалыны. Ёсць нават гатункі з патэнцыялам 100 і больш цэнтнераў з гектара.

— І тым не менш шмат дзе папегасці хлібоў пагубіць не удалося. Ці ёсць тут прамая залежнасць не толькі ад прыродных катаклізмаў, але і гатункаў культур?

— У нас, у прыватнасці, працуюць некалькі азімных камбайнаў «КЗС-10». Не хачу ставіць гэты камбайн у адзін рад з тым жа «Лексіёнам», але гэты ўзровень тэхнікі дастойнага ўзроўню. Водку механізатараў аб ёй стаючы.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

№ п/п		Наіменаванне статьи	Символ	Пункт примечаний	на 1 июля 2007	на 1 июля 2006
1	2	3	4	5	6	
1		АКТИВЫ				
2		Денежные средства	1101	1	86 145,1	51 920,0
3		Средства в Национальном банке	1102	2	160 527,2	76 848,4
4		Ценные бумаги:	1103	3	113 268,1	95 315,9
		для торговли	11031	3	113 268,1	95 315,9
		удерживаемые до погашения	11032	3.1	0,0	0,0
		в наличии для продажи	11033	3.2	0,0	0,0
5		Кредиты и другие средства в банках	1105	4	395 807,7	531 991,7
6		Кредиты клиентам	1106	5	2 429 428,2	1 298 778,4
7		Долгосрочные финансовые вложения	1107	6	3 342,2	3 282,2
8		Основные средства и нематериальные активы	1108	7	117 147,9	93 226,7
9		Прочие активы	1109	8	399 043,2	82 857,0
10		ИТОГО АКТИВЫ	110		3 704 709,6	2 234 220,3
11		ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12		Средства Национального банка	1202	9	20 603,6	3 290,3
13		Кредиты и другие средства банков	1205	10	1 261 687,7	507 557,5
14		Средства клиентов	1206	11	1 294 526,4	993 180,4
15		Ценные бумаги, выпущенные банком	1208	12	3 569,1	10,4
16		Прочие обязательства	1209	12	749 916,1	398 140,0
17		ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	120		3 330 302,9	1 902 178,6
18		КАПИТАЛ				
19		Уставный фонд	1211	13	102 801,2	102 801,2
20		Эмиссионный доход	1212		0,0	0,0
21		Резервный фонд	1213		79 009,3	41 621,5
22		Накопленная прибыль	1214	14	130 486,3	136 212,3
23		Фонд переоценки статей баланса	1215	15	62 109,9	51 406,7
24		Всего капитал	121		374 406,7	232 041,7
25		ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	12		3 704 709,6	2 234 220,3
26		ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ				
27		Требования	1301	16	2 498 962,1	753 728,4
28		Обязательства	1302	17	863 890,7	641 786,2

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 июля 2007 года

«Приорбанк» Открытое акционерное общество
г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-а

№ п/п		Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	на 1 июля 2007	на 1 июля 2006
1	2	3	4	5	6	
1		Процентные доходы	2011		126 533,7	78 320,7
2		Процентные расходы	2012		81 711,4	32 361,9
3		Чистые процентные доходы	201	18	44 822,3	45 958,8
4		Комиссионные доходы	2021		58 517,9	46 211,2
5		Комиссионные расходы	2022		13 557,6	6 864,1
6		Чистые комиссионные доходы	202	19	44 960,3	39 347,1
7		Чистый доход по операциям с иностранной валютой	203	20	14 046,7	12 620,5
8		Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	21	-17,1	248,5
9		Доход в форме дивидендов	205		0,0	106,3
10		Чистые отчисления в резервы	206	22	-1 835,2	-5 037,4
11		Прочие доходы	207	23	11 853,9	2 574,7
12		Операционные расходы	208	24	64 497,7	47 288,8
13		Прочие расходы	209	25	7 970,0	7 308,3
14		Налог на прибыль	210		11 733,8	12 266,6
15		ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2		33 299,8	39 029,6

Председатель Правления
Главный бухгалтер
С.А. Костюченко
В.В. Манцивода

Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ
№ 12 от 26 апреля 2007 года.

ISSN 1990 - 763X

0 7 1 3 8 >

Курсы валют

Курсы валют

Агенства

Публикация

Контактный телефон

Факт

Шклоўскі агрук у бронзе

У суботу, 28 ліпеня, у Шклове адбудзецца Свята агурка. Раніцай тут урачыста адкрыецца скульптурная кампазіцыя, прысвечаная знакамітам на ўсю краіну Шклоўскаму агрукі. Скульптура ўсталявана непдалёк ад Палаца культуры і гарадскога рынку: мурчыко-агрук у пінакву і пры бабачы з кошыкам агрукі у адной руцэ, а ў другой — з кветкай ад агурка, нібыта ідзе на рынак. Эскіз распрацаваў магілёўскі скульптар Андрэй Вараб’ёў, а скульптуру адлілі з бронзы ў Магілёўскім інстытуте тэхналогіі металу.

Свята агурка будзе праводзіцца ў Шклове другі раз, а ідэя яго правядзення належыць старшыні райвыканкама Валерыю Іванову. Яна прыйшлася даспадобы школьцам, і сёлета зноў мясцовыя агрукаводы стануць галоўнымі дзеючымі асобамі свята: яны падзяляцца сакрэтамі майстэрства вырошчвання агрукі, а школьнікі гаспаднай — рэцэптамі кансервацыі і прыгатавання з агрукі розных смачных страву. Абядаюць і дегустуюць. Будучы працаваць гандлёвыя рады і канцэртныя пляцоўкі. Райвыканкам запрашае ў суботу ў Шклоў на вясёлае Свята агурка.

Ілона ІВАНОВА.

Ёсць пытанне Куды ідуць «капітальныя» грошы?

«...Дзе акумуляюцца адлічэнні на капітальны рамонт, якія мы робім кожны месяц, і на што канкрэтна яны расходуюцца?»
Вольга Макараўна, Маладзечанскі раён.
 «У нашым шматкватэрным доме ў бліжэйшыя гады капітальны рамонт не плануецца, ці маем мы права не рабіць на яго адлічэнні?»

Г.В. СЯМЁНАЎ, г. Мінск.

Як растлумачыў «Звяздзе» начальнік аддзела ідэалагічнай работы Мінскага абласнога ўнітарнага прадпрыемства «Упраўленне жыллёва-камунальнай гаспадаркі» Вячаслаў Асоўскі, у адпаведнасці з пунктам 1.5 пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 25 жніўня 1999 года № 1332 «Аб упарадкаванні разлікаў насельніцтва за карыстанне жыллім паміжкананымі і камунальнымі паслугамі» наймальнік, уласнік жылых памяшканняў, члены арганізацыі грамадзян-забудоўшчыкаў, якія пражываюць у шматкватэрных жылых дамах, ажыццяўляюць абавязковыя штомесячныя адлічэнні на капітальны рамонт жылых дамоў у памеры 100 працэнтаў ад сумы платы за тэхнічнае абслугоўванне жылых памяшканняў, разлічанай паводле устаноўленых ставак. Гэтыя адлічэнні акумуляюцца на субархунках жыллёва-эксплуатацыйных арганізацый, гарадскіх (раённых) аб’яднаных жыллёва-камунальных гаспадаркі, мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў і адкрываюцца для назапашвання сродкаў, што паступаюць ад насельніцтва на капітальны рамонт жыллёвага фонду.

Разлік адлічэнняў на капітальны рамонт здзяйсняецца адначасова з налічэннем аплаты за жыллёва-камунальныя паслугі. Плата грамадзянамі адлічэнняў на капітальны рамонт ажыццяўляецца штомесяц у тэрмін, устаноўлены для ўнясення платы за жыллёва-камунальныя паслугі: за кожны мінулы месяц не пазней 25-га чысла наступнага месяца.

Адлічэнні на капітальны рамонт накіроўваюцца на фінансаванне ўсіх стадый капітальнага рамонту жылых дамоў, у тым ліку на распрацоўку праектна-каштаровай дакументацыі, на экспертызу, вядзенне аўтарскага, тэхнічнага і будаўнічага наглядаў, на рамонтна-будаўнічыя работы і іншыя затраты ў адпаведнасці з дзеючымі нарматыўнымі прававымі актамі.

Адлічэнні на капітальны рамонт накіроўваюцца на фінансаванне расходаў па капітальнаму рамонті і цэплавой рэабілітацыі жылых дамоў пры ўмове іх уключэння ў тытульны спісы, зацверджаныя рай(гар)выканкамамі.

Інга МІНДАЛЁВА.

Вытворчыя драмы

Чакаюць таннага газу...

Так пракементавалі сітуацыю з рэалізацыяй торфабрыкетаў, што складала, на вытворчым торфапрадпрыемстве «Усжэ» (Смялявіцкі раён).

Тут назапасілі гэтага паліва больш за 2 тысячы тон на суму 150 мільянаў рублёў. Пры гэтым імістасць складу прадпрыемства для захоўвання торфабрыкетаў складае тысячы тон. У выніку «лішняе» паліва вымушаны захоўваць і пад адкрытым небам, што не лепшым чынам адбываецца на яго якасці. «Нікому не патрэбнае наша мясцовае паліва, хоць гэтак настойліва заклікаюць яго выкарыстоўваць», — гаворыць кіраўнік торфапрадпрыемства Пётр Слесарчык.

Як адзначаў намеснік генеральнага дырэктара вытворчага аб’яднання «Белпалівагаз» Вітольд Варано, гэта сітуацыя характэрная для ўсіх торфазавадоў краіны. Калі звычайна іх запасы летам не перавышалі 3—5 тысяч тон, то сёлета яны вагаюцца ў межах 12—15 тысяч тон. Зразумела, гэта напраму ўплывае на рытмічнасць рабыты прадпрыемстваў. Не выконваюць свае абавязальствы арганізацыі, якія займаюцца забеспячэннем палівам...

Карацей кажучы, калі мець на ўвазе тры ж заклікі да шырокага выкарыстання мясцовых відаў паліва і саму сітуацыю, можна поўнасцю пагадзіцца з торфаздабытчыкамі: асаблівага запалу ў гэтай справе, сапраўды, не назіраецца.

Іван АЛЯКСАНДРАЎ.

На конкурс апавяданняў

Я памятаю, як аднастайна наганяючы ў сэрца лёкі сум, пастушвалі на стыхах рэек вагонныя колсы. За акном міглылі пералескі, нейкія хаткі, палі з лугавінамі, што напіваліся вяснім зялёнцам. А то раптам, ніяксай спалінаўшыся ад дрывоты, загрукоча цягнік на мосце, і ты, зірнуўшы ў акно, паспееў заўважыць набрынялую рачулку з зіхоткім сонцам, якое адбываецца ў ёй, краем вока прыкмеціш і вудара, што застыў на крутым беразе са сваёй няйтрай снасцо. Ды прапаў з ваёй малюнак, ляжыць наперад нястомны цягнік, а дзвесці, далёка ўжо задуу, вывіваецца насустрач саўнаму Дняпру ціха рэчка.

І НІЗКІ ПАРКЛОН...

Памалу цягнуцца дарожныя часіны. Але, глядзячы ў акно, ты паступова забываешся, думка то ўцякае ў бяспое, то рвецца ў будучыню, імкнучыся апырадыць само жыццё. Але ж куды імкнучыся насамым думкам, як не ў будучыню, у якую верыш і якую так чакаеш. Яна ўсё зменіць, усё ў ёй павінна быць і будзе лепшым. Ды ўжо ж так атрымліваецца, што прыходзіць чаканае заўтра, і мы ў сумятні дзён сваіх не паспяваем яго як след зразумець і ацаніць, адмахваемся рукою: маўляў, абідзёнчынам. А пройдзе, здараецца, дзень, два, месяц ці год — і мы з тугой успамінаем: было. Ды што ўжо казаць, так створаны чалавек...

На невялічкіх станцыі падаў да нас у кулз дзядуля — вывілала пелка на галаве ды туланоўчыя боты на нагах. Звычайныя вясковец, што выраваўся з дому па сваіх неадкладных справах. Прайшоў усё гэтае ці не з паугадзіны, а ён паспеў ужо распытаць кожнага, хто куды і чаго едзе, паспеў пахваліцца і сам, што страчыць яго ў Мінску будзе старэйшы сын. Гамонка Мікітавіча — так ён адрэкаментаваўся прысутным

— Дык што, бацька, і на моры пабываць не даваялося? — падаўе да размовы маладжавы мацак з накалатым жаркам на запяціці.

— Эх, — толькі і ўздыхнуў Мікітавіч ды яшчэ махнуў рукою на адчэпнае. — Адкуль мне тое мора? Жыццё, лічы, пражыў, а да лей свайго калгаса, поля, зямелькі сваёй нічога не бачыў. Журын Ваня, хата яго яркас насупраць майей стайці, з воіскам да Варшавы даішоў, во што свету пабачыў. А мне дык нават тут не папачніла. Ну што я ў партыза-нах пабачыць мог? Бядноту ды кроў людскую.

— А я ўсё аб’ездзіў, усё бачыў — і моры, і горы. У Сібіры лес ва-

Звязда - 90: адваротны адлік

Да юбілею «Звязды» засталася 14 дзён

І аператыўна, і цікава

Намеснік старшыні Чачэрскага раённага выканаўчага камітэта Пётр НЕСЦЯРОВІЧ:

— Можна сказаць, што я — даўні сябра газеты, бо чытаю яе з 12 гадоў. І лічу, што яна адносіцца па праву да самых лепшых перыядычных выданняў не толькі Рэспублікі Беларусь, але і краін СНД. Аб гэтым сведчыць многае, напрыклад, тое, што кожны чытаць можа знайсці ўсё, што яго цікавіць: і палітычныя падзеі, і ўнутранае жыццё краіны, і расказы аб працоўных дсягненнях і праблемах розных калектываў, і абгульнены перадавога вопыты і г. д. Адным словам, правільна кажуць: чалавеку ўсё вядома, калі «Звязда» ў вашым доме.

Цудоўна, што «Звязда» на-тхнёна прапагандуе родную

мову, не забывае асвятляць багату гісторыю краіны, яе культурную спадчыну, надае вялікую ўвагу малым рэгіёнам, даходзіць да маленчкіх вёсак, апісання абрадаў, звычайна народа. Напэўна, яна першая газета, якая паслядоўна вядзе тэму развіцця турызму.

Я жадаю сваёй любімай газеце з нагоды 90-гадовага юбі-



лею, яе творчому мабільнаму калектыву далейшых поспехаў у аператыўным асвятленні жыцця, больш чытачоў і падпісчыкаў, уздыму. І хачу сказаць вось што. Газеце «Звязда» — 90 гадоў, а ў нашым раёне ёсць гаспадарка з такой жа назвай, якой 70 гадоў. Дык давайце на агульную карысць цікава і весела правядзём сумеснае мерапрыемства: газета «Звязда» на свяце ў гаспадаркі «Звязда».

Запісаў Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

СВЕЖЫ КЛЕБ

Чаму глыбінка традыцыйна лічыць найсмачнейшым сталічны хлеб, а не свой, мясцовы?

Без хлеба на стале, як вядома, пуста. І ў кожнага свой густ, сваё меркаванне наконт смаку сапраўднага хлеба. Але ці ёсць нейкі гатунак, які б аб’ядноўваў тэмы большасці людзей? Здаецца, ёсць — калі правільна відваочна аддае перавагу сталічнаму хлебу, а не свайму, мясцоваму.

Толькі паласавача мінскім пачасткам жыхарам Уздзенскага раёна не заўсёды да не ўсім атрымліваецца. Ёсць шэраг прычын. Асноўная, з якой выцякаюць іншыя, — задача збыту мясцовага хлеба, які сёння не можа сапернічаць са сталічным.

Прыватнае ўнітарнае прадпрыемства «Уздзенскі каапрам» займаецца літаральна ўсім, што датычыцца прадукцыйнага харчавання. У адным вялікім будынку вырабляецца і хлеб, і печыва, і каўбаса. Можна налічыць 60 назваў хлебабулачных вырабаў: 25 гатункаў хлеба і 35 — булак. Гатуюцца больш чым 130 відаў кандытарскіх вырабаў. Гэта, згодна з дакументамі, 35 назваў тартоў, 40 — пірожных, а таксама кексы, пернікі, слаёныя паклія і інш. Не менш за кандытарскія вырабы папулярныя сярэд спажаўцоў і хлебныя «Львоўскі», «Паланга».

Гаворыць намеснік дырэктара па вытворчасці Валянціна Чарнавуц: — Разам з традыцыйнай — фармавой — тэхналогіяй вытворчасці ў нас задзейнічана шматстадыйная: выраб подавых заварных відаў хлеба (так гатуюцца «Амадэус», «Тулаўскі» і інш.) і на вадкай заквасцы «Байер» («Паланга», «Мядовы», «Львоўскі»). Выпускаецца прадукцыя з вольна-руб’ем (булка «Базэльска», з ёдкаваінам, з вінградным вышыткам (хлеб «Фіці»), Мука выкарыстоўваецца ў асноўным Барысаўскага і Слуцкага мелкакамінаваў.

— Фармавы хлеб не карыстаецца такім попытам, як подавы, — тлумачыць Валянціна Сямёнаўна. — Таму гэты хлеб «Львоўскі» і «Дарожны» вырабляецца ў меншай колькасці. Але смакавыя якасці «Дарожнага» амаль не змяніліся з той пары, калі гэты прадукт лічыўся найлепшым.

Прадаецца прадукцыя каапрама і за межамі раёна. За 2007 года на вываз было выраблена 18,9% хлебабулачных вырабаў, аб 122,5 тонны кандытарскіх вырабаў — 68,2 працэнта. Прадукцыя распаўсюджваецца ў асноўным па раёнах Міншчыны і ў самой сталіцы.

Гатуны хлебаў залежаць менавіта ад дабавак. І адначасова гэта ўплывае на кошт.



Колькасць гатункаў хлебабулачных вырабаў, што прадаюцца тут, — каля 20. Хлеб «Дыябетнычкі», «Водар», «Нарачанскі», булачкі «Васілічкі», сайкі, асновы для піцы карыстаюцца вялікім попытам. За мінскім хлебам сюды едуць з усіх бліжэйшых вёсак «з бульбянымі мякхамі пад рукою», як жартуюць пачкі: купляюць сапраўдных оптам, на ўсіх вясцоўцы.

— Калі ў нас, напрыклад, застаецца заўчарашні «Водар», — зазначае Віктар Аляксеевіч, — а ў сусед-



Фармаўшчык хлебабулачных вырабаў «Уздзенскага каапрама» ШЫТЫКА Галіна Еўстаф’еўна за працай.

дзіцца, выкарыстоўваючы адно і тое ж абсталяванне, штораз мяняць рэцэптуру, каб атрымаць некалькі відаў хлеба. З-за гэтага паступова губляецца прашпалачатковае якасць прадукту. Але раскошу ў некалькі дэкадатковых пенаў «Уздзенскі каапрам» не можа сабе дазволіць: пашыраць вытворчасць мясцовага хлеба не мае сэнсу, бо патрэбнасць раёна значна меншая, чым сталіцы.

Калі мінскі завод выпускае 100 тон хлебабулачнай прадукцыі ў суткі, то мы столькі ж — у месяц. Працуем па заяўках ад сельскіх магазінаў.

— Удз крамы на Пралетарскім завулку ўдз з’явіўся напотоў людзей з пакетамі і сумкамі. Сёння прывезлі свежы хлеб з Мінска. Гэта не значыць, што больш не існуе месцаў у горадзе, дзе яго прадаюць. «Мясная Лаўка» індывідуальнага прадпрыемальніка Віктара Крывала прычыста ўсім сваім «гасцям» хлебам выключна сталічнай вытворчасці. Чаму не купляюць мясцовае, уздзенскае? Гэта пытанне не варта задаваць, бо прагучыць яно як рытарычнае.

— Па вёсках раз’язджае аранжавы мікрааўтобус. Сяляне ведаюць, у якім месці і калі яго можна сустрэць, каб накупіцца ўволю мінскага, «экзатычнага» хлеба.

Як вядома, і шматлікіх мясцоўскіх краінах маленчкія вырабніцы хлебалябаркі карыстаюцца найбольшай папулярнасцю: зранку людзі накіроўваюцца па свежы хлеб менавіта на суседнюю вуліцу з пакетамі і сумкамі. Сёння прывезлі свежы хлеб з Мінска. Гэта не значыць, што больш не існуе месцаў у горадзе, дзе яго прадаюць.

«Мясная Лаўка» індывідуальнага прадпрыемальніка Віктара Крывала прычыста ўсім сваім «гасцям» хлебам выключна сталічнай вытворчасці. Чаму не купляюць мясцовае, уздзенскае? Гэта пытанне не варта задаваць, бо прагучыць яно як рытарычнае.

Дзмітрый ФЕДЧАНК, студэнт журфака БДУ. Фота аўтара.

ТРЭЦЯЯ ЭКАЛАГІЧНАЯ

Сёння амаль кожная сярэдняя школа ці гімназія мае нейкі ўхіл: матэматычны, мастацкі, фізкультурны... ці, як гімназія №3 у Баранавічах — экалагічны.

Апошняя і прыцягнула ўвагу сваім невялікім музеем, які знаходзіцца пад адкрытым небам у двары гімназіі. Здавалася б, нічога надзвычайнага ў ім няма, а усё ж цікава убачыць рэчы, якія ў свой час былі ў кожнай школе ці сумцы вучня.

Вось на невялікім пастамеце стаіць кінапраектар «Украіна». Сапраўдны апарат, на якім некалі круцілі фільмы, ды і цяпер дзеці могуць пакупіцца на ім ручку. Побач узвышаюцца лічыльнік, які некалі пад рукою мела кожнага прадаўшчыка. Мы ўжо прывыклі да калькулятараў і на такіх лічыльніках далёка не кожны сёння здолее нешта скласці ці адняць.

Але найбольш кранула пярэ «Зорчак», якое больш арыгінала ў дзсяткі разоў — гэта свеаэстабліві помнік пярэ, якім старэйшае пакаленне спісала не адзін сыштак.

Толькі назва — музей школьных прадметаў — на маю думку, тут не зусім падыходзіць. Бачачы гэтыя рэчы, становіцца крыху сумна, бо ўсе яны ў мінулым. І прысутнае яшчэ пацудзі настальгіі. Дырэктар Уладзімір Разумовіч думае «ўвекавачыць» табуэрт, на якім вісцё папрукжа. О-о, дабра знаёмым з дзіцінства трыбуць выхавання і навучанья...

Безумоўна, у дырэктара ёсць творчыя задаткі, але калі я пранаваяў яго сфартаграфавачка каля бетоннага чаравіка з адарванай падашвай, які стаіць перад школай, то Разумовіч адмовіўся. Маўляў, не ўсе правільна зразумоўе. І я не зразумеў, што сімвалізаваў гэты чаравік памерам у некалькі метраў. Тым не менш, вось такія рэчы ўносяць у жыццё элемент нечаканасці і здзіўлення.

А што сабой уяўляе экалагічная гімназія, расказала намеснік дырэктара па навукова-метадычнай рабоце Святлана Жымаілік:

— У нас вусце навуковы працэс звязаны з экалогіяй. Хоць дзеці і атрымліваюць такую ж адукацыю, як і ў іншых гімназіях, але, напрыклад, тры дзіктытоўкі пішуць на тэму экалогіі ці прыроды і задачы маюць такі ж накірунак.

Безумоўна, экалагічнае выхаванне мае вялікае значэнне. Менавіта ў дзіцячым узросце закладаюцца асновы адносінаў да прыроды. І калі вучні нясуць у школу кінутыя жыўціны, то ўжо гэта сведчыць, што яны ступілі на правільны шлях. Бяда толькі ў тым, што ў школе не ведаюць, што рабіць з тымі сабакамі і кошамі. Ёсць задума арганізаваць для бяздомнай жыўціны прыёмнік, але усё застаецца ў віртуальнай стадыі — няма грошай.

За гімназіяй замацавана сто гектараў лесу, і навучнікі прыглядаюць за ім. Мы ведаем у якім ста- нэ знаходзіцца нашы лясы, асабліва калі яны прымякуюць да гароду. Вось гімназісты і вычышчаюць лес ад смецця.

Гімназія падтрымлівае цесную сувязь з мясцовымі лягасамі і «Водаканалам».

Вядома, што ў любым тэатры моды ёсць элемент гульні і забавы. А калі вучні з мяхоў, упаковак, пластымас... нешта на сябе апранаюць і паказваюць на сцэне, то гэта і ёсць Экалагічны тэатр моды гімназіі. Ва ўсім гэтым працягваецца пратэст супраць засмечвання навакольнага асяроддзя.

НАБЛІЖАЕЦЦА НОВЫ ГОД. НАВУЧАЛЬНЫ

Без чаго нельга абысціся вучню? Многія пагодзяцца са мною, што цэнтральнае месца ў навучальным працэсе займаюць падручнікі. Наогул сёння літаратура вучэбнага накірунку для розных ступеняў адукацыі — ад дашкольнай да вышэйшай — складае 40 працэнтаў ад агульнай колькасці выданняў. Выданыя для агульнаадукацыйнай школы — гэта каля 9 працэнтаў па найменшам і каля 27 працэнтаў у тэатру.

Менш вага партфеля — большая цана за камплект

Па стану на 24 ліпеня 2007 года ўжо выйшла 60,3 працэнта ад агульнага плана выданняў — 76 (з іх новыя 52). Да 2007/2008 навучальнага года запланаваны выхад у свет 111 найменшай падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў, у тым ліку 43 для спецыяльных устаноў адукацыі. Аб гэтым напярэднядзі новага навучальнага года нагадала Раіса Бабарыка, намеснік начальніка ўпраўлення выдавецкай дзейнасці і кніжнага гандлю Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Падручнік для 1—5-га класаў не павінен перавышаць 300 грамаў, для навучанцаў 5—9-х класаў — 500 грамаў, а для старэйшай ступені навучанья — больш як 600. Каб юным школьнікам несці партфель было не так цяжка, падручнікі падзелены на дзве часткі. Аднак менавіта з-за гэтага аблягчэння грузу ведаў бацькам давядзецца больш заплаціць за камплект падручнікаў, бо павялічылася іх колькасць. Канчатковая цана яшчэ фарміруецца.

Што новавскага на паліцах?

Якія навінкі прыгатаваны да новага навучальнага года? «На-родная асвета» паклапанілася і пра маленчкіх беларусаў. Для іх рыхтуецца серыя «Расказы дзеда Прыродаведа». «Прэзентацыя першай кнігі «Бярэзавы аляфавіт» адбудзецца на Дзень беларускага пісьменства ў Шклове», — парадвала дырэктар выдавецтва Ларыса Мінько. Выдавецтва «Мастацкая літаратура» ў рамках серыі «Бібліятэка



С. ЖЫМАЙЛІК каля «Зорчакі»

Безумоўна, такі напрамак у выхаванні дзяцей неабходна падтрымліваць і вітаць. Калі ў малодшых класах вучні гімназіі ў асноўным назіраюць за навакольным, то ў старэйшых ужо выбіраюць для сябе спецыяльныя курсы. Гэта могуць быць экалагічныя праблемы Беларусі, асновы экалогіі ці нейкай іншай тэма.

Пасля заканчэння гімназіі далёка не ўсе звязуць сваё жыццё з прыродай, але калі былі гімназіст не кіне смецце сабе пад ногі, то гэта ўжо добра.

Думаю, што ва ўсіх нас не хапае экалагічнага выхавання, а ад гэтага і жыццё наша не зусім утульнае.

І ўсё ж вернемся да прадметаў, выстаўленых перад гімназіяй. Трэба прызнаць, што хоць на першы погляд яны да экалогіі не маюць адносінаў, але на самай справе кожная старая рэч можа стаць смеццем ці яшчэ паслухцы. Каму сёння патрэбны стары кінапраектар ці лічыльнік? Карысці ад іх ніякай, толькі захламляюць памяшканне, але такія рэчы нясуць у сабе не толькі псіхалагічную нагрукі, але і ўяўляюць пэўную каштоўнасць. Напрыклад, на Захадзе да тых жа драўляных лічыльнікаў працяюць цікавацца, бо такія экспанаты там рэдкасць.

Калі б нехта сёння меў абытак з далёкіх стагоддзяў, то яго можна было б прадаць на аўкцыёне ці нейкаму музею.

Вось чаму да старых рэчаў неабходна ставіцца ўважліва: можна пакачаць, калі яны набудуць цану ці паставіць на пастамеце і надаць рэчы новае жыццё.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.



На заметку школьніку

«Народная асвета» (10-ы клас) з электронным носьбітам, дзе змяшчаецца дадатковая інфармацыя. Наогул звыш 150 кніг «Народнай асветы» атрымалі дыпломны за лепшае мастацкае афармленне. «Народная асвета» — адзінае выдавецтва, якое выпускае навучальную і мастацкую літаратуру для дзяцей і псіхалагічныя асаблівасці развіцця. З 2002 года для дзяцей, якія не бачаць, выдаюцца падручнікі па ўсіх прадметах, а таксама кнігі серыі «Школьная бібліятэка» Шырыфтам Браіля. Сёлета выйшла ў свет 22 найменшай спецыяльных устаноў, з іх 3 шырыфтам Браіля.

Сярод 300 выданняў у крамах выяўлена заканамернасць — большасць з іх не адпавядае патрабаванням вучэбных праграм, — заўважыў Мікалай Еленскі, намеснік дырэктара Нацыянальнага інстытута адукацыі па навукова-метадычнай працы. — Каб вучэбная кніга стала падручнікам, яна павінна прайсці экспертызу, маніторынг, атрымаць адобранае карыстальніцкае і толькі пасля яна атрымае статус падручніка.

Кожны, каму неабякаявая якас

«ПЕНСІЙНЫ» ТАРЫФ — НЕ РЭЗЕРВ?

Наступствамі дэмаграфічнага крызісу, які назіраецца ў Беларусі больш за паўтара дзесятка гадоў, сталі не толькі змяншэнне нарадзальнасці і павелічэнне смяротнасці, але і адначасова — рост колькасці насельніцтва ў пажылым узросце. Так, калі зараз пенсіі атрымлівае кожны чацвёрты грамадзянін нашай краіны, то, паводле прагнозаў, да 2020 года гэты паказчык складе 28 працэнтаў, а да 2050 года на пенсіі будзе знаходзіцца трэць беларусаў. Прычым не сакрат, што апошняя акалічэнсць напраму звязана з неабходнасцю «пошукі» сродкаў на забеспячэнне ў старасці. Між тым, як выглядае сітуацыя з фінансаваннем пенсій ужо зараз, ці варта весці размову аб павелічэнні «пенсійнага» тарыфу і наколькі вострай застаецца праблема непаляцкой у Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны? Аб усім гэтым і іншым карэспандэнт «Звязды»гутарыць з намеснікам кіраўніка Фонду Наталляй Мікалаеўнай ШАЎЛОУСКАЙ.

— Нялішне ўгадаць, што менавіта ў пачатку гэтага дзесяцігоддзя грамадзяне нашай краіны ўпершыню сутыкнуліся з праблемай затрымак з атрыманнем пенсій. Неўзабаве становіцца з выплатамі ўдалося нармалізаваць. І тым не менш наколькі стабільнай можна назваць сітуацыю зараз?

— У адпозненне ад пачатку дзесяцігоддзя, калі фінансаванне пенсій ішло літаральна «з калёс», сітуацыя сапраўды стабілізавалася. Прынята лічыць, што для правадзення выплат без збёгу запас сродкаў павінен складаць як мінімум месяц. Прычым цяперашні «запас трываласці» нават перавышае гэты паказчык, адпаведна, Фонд здольны свечасова прафінаансаваць усе пенсіі і дапамогі ў поўным аб'ёме.

— Ці не самая «спрэчная» тэма апошняга часу — увядзенне абавязковых страхавых адлічэнняў для індывідуальных прадпрыемальнікаў. Што гэта дало Фонду?

— Распаўсюджванне абавязковага дзяржаўнага сацыяльнага страхавання на асобныя катэгорыі, і ў тым ліку на індывідуальных прадпрыемальнікаў, істотнага ўплыву на агульны аб'ём паступленняў у Фонд не аказала. Аднак, уласна кажучы, такой задачы і не было. Асноўнай з'яўлялася іншая мэта — прадаставіць сацыяльныя гарантыі як мага большай колькасці нашых грамадзян. А права на такія гарантыі можа даць толькі выплата ўзносаў.

Дарчыне, нельга не ззначыць, што напружанне з боку саміх прадпрыемальнікаў, якое назіралася тут першым часам, пайшло на спад. Прычым гэтым паспрыялі два моманты. Так, з 2 студзеня 2006 года сама выплата страхавых ўзносаў шчыльна звязана з заняткам прадпрыемальніцкай дзейнасцю і

РОЗГАЛАСЯ АПОШНЯЯ ІНФАРМАЦЫЯ СУТАК

ЗНОЎ ДАДЖЫХ, МЕСЦАМІ МОЦНЫЯ

Зараз над тэрыторыяй Беларусі гаспадарыць вільготная і халаднаватая паветраная маса з Балтыйскага мора, паведаміла карэспандэнт «Звязды» начальнік аддзела метэаралагічных прагнозаў Рэспубліканскага гідраметцэнтра Людміла Парашук.

Менавіта таму сёння па большасці тэрыторыі краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах з навальніцамі. Тэмпература паветра — 18—23, у Брасьскай вобласці да 25 градусаў. У пятніцу надвор'е ненадоўга паляпшыцца, памешыцца воблачнасць, спыніцца дождж, толькі ўдзень месцамі ў Брэсцкай і Гродзенскай абласцях магчымыя невялікія летнія кароткачасовыя дажджы. Аднаў паціплее і тэмпература паветра будзе дасягаць 23—28, а па поўдні краіны — да 30 градусаў.

Аднак ужо ў суботу—нядзелю да нас зноў вернецца нўстойлівае надвор'е. У суботу павялічыцца воблачнасць і месцамі пройдзе дождж, які ўжо ў нядзелю будзе гаспадарыць амаль па ўсёй тэрыторыі краіны. Тэмпература паветра ў выхадныя ўдзень будзе 18—24 градусаў, на поўдні — ад 26 градусаў, уначы — 10—16 цяпла.

Даволі моцныя лівеня назіраўся ў сталіцы ў аўтарак, калі за 3 гадзіны выпала калі 40 працэнтаў літёнскай нормы ападкаў. Разам з тым гэты дождж амаль не здзівіў спецыялістаў. Рэкардыманам месца за застаецца ливень, які быў у ноч на 6 ліпеня ў Ганцавічах, калі выпала 110 працэнтаў месячнай нормы ападкаў, што адпавядала таму, калі на квадратны метр выліць 100 літраў вады.

Сяргей КУРКАЧ.

«ГУЛЬНЯ Ё ХОВАНКІ» НА МІЛЬЯРД

Супрацоўнікі мытні «Заходні Буг» затрымалі буйную партыю валюты, мабільных тэлефонаў і лічбавых фотаапаратаў агульным коштам прыкладна 1 мільярд рублёў. Як паведамлілі «Звяздзе» ў прэс-службе Дзяржаўнага мытнага камітэта, у пункце прапуску «Варшаўскі мост» увагу беларускіх мытнікаў прыцягнуў мікрааўтобус «Мерседэс Спрынтэр». У мытнай дэкларацыі, якую прад'явілі пры ўездзе з тэрыторыі Польшчы ў Беларусь вадзіцель транспартнага сродку, жыхар Жлобіна, і двое пасажырак, былі пазначаны толькі наборы посуду, пакунак пральнянага парашку і чатыры аўтамабільныя колы. Мытнікаў такая сітлласць насцярожыла і яны вырашылі больш дэталёва правесці мікрааўтобус. Падчас «паглыбленага агляду» пад абшукай падлогу транспартнага сродку было выяўлена 265 тысяч долараў, 467 мабільнікаў, 16 лічбавых фотаапаратаў і розных аksesуараў да бытавой тэхнікі. грошы і тавары канфіскаваныя. Больш за тое, па факту кантрабанды ўзбуджана крымінальная справа. Вадзіцель мікрааўтобуса змешчаны ў следчы ізалятар.

Мікола ДЗЯБЕЛА.

ПРЫЗНАЎСЯ Ў КРАДЗЯЖЫ... ПА ПОШЦЕ

У Лепельскі РАУС з калоніі, што ў Мінскай вобласці, па пошце трапіла... яўка з павіннай жыхара вёскі Залужэнне Ушацкага раёна.

26-гадоваы асуджаны прызнаўся, што ў верасні 2004 года ён уламаў дзвярныя запоры і трапіў у дачны дом беспрацоўнага мінчаніна, што знаходзіцца ў вёсцы Завадзіна на Лепельшчыне. Адуць ён скраў рыбалоўныя снасці, бінголь, абутак і адзенне. Каштуе ўсё гэта, як было падлічана, 110 тысяч рублёў.

Цікава, што сам пацярпелы ў міліцыю на дапамогу не звяртаўся, бо знаходзіўся за межамі нашай краіны. Гэтая заява была, як і трэба, аформлена ў РАУС. Узбуджана крымінальная справа.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

НЕ ІГНАРУЙЦЕ РАМЯНІ БЯСПЕКІ

Паблізў вёскі Прымор'е Мінскага раёна здарылася аўтамабільная аварыя, у выніку якой загінулі два чалавекі.

Як паведамлілі ва ўпраўленні Дзяржаўтатнаспекцыі МУС краіны, вадзіцель аўтамабіля «Додж» выехаў на паласу сустрэчнага руху і сутыкнуўся з «Фіятам». У выніку ДТП загінулі двое пасажыраў «Доджа»: аднаму з хлопцаў было 19 гадоў, другому — 23. Астатнія ўдзельнікі аварыі засталіся жывымі дзякуючы таму, што былі прышпіленыя рамянямі бяспекі. З цяжкамі траўмамі яны змешчаны ў шпіталь. Супрацоўнікі ДАІ падкрэсліваюць, што апошнім часам найчасцей трапляючы ў аўтамабільныя аварыі маладыя вадзіцелі, якія не маючы да-ставатковага майстэрства кіравання транспартным сродкам робяць даволі рызыкоўныя маневры. Смяротных ахвяраў ДТП ў многіх выпадках можна было б пазбегнуць, каб усе вадзіцелі і пасажыры не ігнаравалі рамяні бяспекі.

Мікола ДЗЯБЕЛА.

АХВОТА ПАПАЛЯВАЦЬ

Сезон палявання на вадаплаўных і балонтых птушак адкрыецца 4 жніўня. Як расказаў старшыня Мінскай абласной арганізацыйнай структуры Беларускага таварыства палюўчых і рыбалоўваў Аляксандр Радыкоў, паляваць можна будзе на качку, вальдшнепа, пералёлак, шызага голуба і іншых птушак. Самыя папулярныя месцы ў палюўчых мінчаньчы — вадаёмы ў Любанскім, Салігорскім, Вілейскім, Смалявіцкім, Уздзенскім і Маладзечанскім раёнах. Прадоўжыцца сезон да пачатку снежня.

Алена КУРЭЦ, «Мінск—Навіны».

ХТО СХВАЎ РТУЦЬ?

Ажно 350 грамаў у лабараторыі кабінета фізікі Мазырскага гарадскога ліцэя. А дакладней ў сіфоне пад умывальнікам.

Гэты небяспечны для здароўя вадкі метал быў выяўлены ў час дэмантажу санітарна-тэхнічнага абсталявання, якое састарэла. Праведзена дэмеркурывацыя памяшкання.

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

тых узносаў і іх улікам на індывідуальныя асабістыя рахункіх работнікаў будзе займацца Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва.

Заўважу, што гэтыя сродкі павінны мець строга мэтавае прызначэнне, яны стануць недактыкальнымі і іх нельга будзе выкарыстаць на нейкія іншыя напрамкі — скажам, на фінансаванне «агульных» пенсій. Да таго ж «прафесійныя» ўзносы будуць інвеставанага — з тым, каб захаваць іх, атрымаць пэўны даход і размеркаваць гэты даход паміж застрахаванымі работнікамі. Карыстацца ж гэтымі ўзносамі ў выглядзе пенсій змогуць тыя работнікі, якія будуць выходзіць на датэрміновае пенсію па правілах новага заканадаўства.

Дарчыне, сапраўды, прапанова не выплываць пенсію ад моманту ўзнікнення датэрміновага права на яе і да дасягнення агульнасталяванага пенсійнага ўзросту асобам, якія застаюцца працаваць на «шкодных» прадпрыемствах, выклікае шмат размоў. Разам з тым трэба падкрэсліць, што дадатковыя ўзносы ў любым выпадку не прададуць. Яны пачнуць выплачвацца адразу пасля дасягнення агульнаўсталяванага пенсійнага ўзросту — у якасці прыбытку да пенсіі асноўнай.

— Дзякуючы ўсплэску нараджальнасці першай паловы 1980-х гадоў, зараз Беларусь мае ці не самую вялікую долю грамадзян у працэдольным узросце. Аднак не сакрат: ужо сёлетня прырост працоўных рэсурсаў спыніцца. А потым пачнецца іх змяншэнне. У сувязі з гэтым, наколькі падаецца верагодным варыянт павелічэння тарыфу на пенсійнае страхаванне?

— На мой погляд, такі варыянт немагздарны. Як вядома, сёння паводз страхавых пенсійных адлічэнняў суб'ектаў гаспадарання складае ў асноўным 29 працэнтаў ад фонду зарплатаў. І плюс да таго 1 працэнт са сваёго заробку пералічвае кожны работнік. Прычым гэты паказчык на постсваецкай старосці з'яўляецца адным з найбольш высокіх. Таму павялічавць яго надальей — значыць, зніжаць канкурэнтаздольнасць айчынай прадукцыі як на знешнім, так і на ўнутраным рынку.

Да таго ж ёсць яшчэ адзін, не менш важкі аргумент супраць. Сувесны вопыт сведчыць, што рост тарыфу пакуль нідзе не прыводзіць да павелічэння паступленняў у пенсійныя фонды — па той простаі

Сяргей ГРЫБ.

ПЕРАХОДНЫ ПЕРЫЯД новых Правілаў беларускай арфаграфіі

Пры ўвядзенні новых Правілаў беларускай арфаграфіі і пунктуацыі плануецца прадугледзець пераходны перыяд. Аб гэтым карэспандэнт «Звязды» паведаміў старшыня Камісіі па адукцыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічнаму прагрэсу Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Уладзімір Здановіч.

Паводле слоў парламентарыя, пераходны перыяд, верагодна, будзе прадугледжваць магчымыя выкарыстання ў афіцыйных зносінах грамадзян і ўстаноў як дзеючых зараз нормаў арфаграфіі і пунктуацыі, так і новых нормаў, якія Палата прадстаўнікоў плануе прыняць у жуткім часе. Пераходны перыяд, як мяржуе Уладзімір Здановіч, можа склаасці 3—4 гады. «5 гадоў — гэта максімум».

Абмеркаваць палажэнне пра ўвядзенне пераходнага перыяду плануецца 26 ліпеня падчас пасяджэння работчай групы Камісіі па адукцыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічнаму прагрэсу, якая займаецца распрацоўкай праекта Закона «Аб Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі». Як паведаміў Уладзімір Здановіч, у пасяджэнні акрамя парламентарыяў возьмуць удзел прадстаўнікі Міністэрства адукцыі і Нацыянальнай акадэміі навук.

Такаса падчас пасяджэння будучь разглядацца канкрэтныя пытанні змянення арфаграфічных нормаў беларускай мовы. У якасці прыкладу Уладзімір Здановіч прывёў наступную сітуацыю. «Мы прызвычаліся пісаць «Юпітэр». А нам прапануецца пісаць «Юпітар». Ён будзе нешта не зусім добрае. Трэба будзе абмеркаваць гэтае пытанне. Асабіста я выступаю за напісанне «Юпітэр». Бо гэта астранамічная назва, напісанне ўжо ўкраіналісьці ў практыку... Ды і некаторыя імёны пры гэтым пацерпяць. Калі сёння мы пішам і ўсе вымаўляюць «Пітэр Пэн», то мы ж не павінны пісаць «Пітар Пэн».

«Усё гэта мы робім для таго, каб ужо на восенёскай сесіі разгледзець прадараваны па асноўных пазіцыях законапраект. І каб потым працэсійная праца па падрыхтоўцы яго да другога чытання, больш апэратыўна».

Сяргей КУЗНЯЦОЎ.

На хвалі Бліжэй да кубы

Сёння на Першым нацыянальным канале Беларускага радыё праходзіць тэматычны дзень, прысвечаны развіццю беларуска-кубінскіх адносін».

Як паведамлілі «Звяздзе» ў прэс-службе БТРК, гэтая акцыя праводзіцца ў рамках Пагаднення аб супрацоўніцтве ў галіне радыё і тэлебачання, што заключылі ў лістападзе 2006 года Кубінскі інстытут радыё і тэлебачання і Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанія Рэспублікі Беларусь.

На працягу дня ў інфармацыйны і грамадска-палітычных праграмах выступіць прадстаўнікі дыпламатычных місій абедзвюх краін, а таксама парламентарыі, псіхологі, эканамісты, навуковцы, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый, ветэраны. У эфіры перадад «Радыёэфэкт», «Пастфактум», «Актуальны мікрафон», «Падзеі: факты і каментарыі» прагучаць каментарыі наконт развіцця палітычнага дыялогу паміж дзвюма дзяржавамі, супрацоўніцтве ў Руху недалучэння, узамнай падтрымцы на міжнароднай арэне. Асабліва ўвагу будзе надавацца пытанням супрацоўніцтва ў сферы эканомікі, навукі, культуры.

Пабрацкія сувязі Мінска і Гаваны — тэма перадачы «Сёння і заўтра», а аб маладзёжным фестывальным руху расказаду ў праграме «Адкрытая пляцоўка» прадстаўнікі беларускіх маладзёжных арганізацый. Пра традыцыі і звычкі кубінскага народа, асабіліваці нацыянальнай кухні ў рамках «Сямейнага радыё» расказаду слухачам самі кубінцы, якія працяжваюць у Беларусі. А з літаратурай, музыкай, гісторыяй Кубы пазнаёміць аўдыторыю даследчыкі ў перадачы «Культурная прастора». У тэматычных канцэртных праграмах прагучаць песні і музыка жыхароў далёкага вострава...

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

Май на ўвазе У ЖНІЎНІ АРЭНДА СТАЛІЧНАГА ЖЫЛЛА ІСТОТНА ПАДАРАЖЭЕ



Трэці год запар спецыялісты рынку нерухомасці па рэндзе жылля ў апошнія дні ліпеня чакаюць ажыятажа пошты на жыллі з боку іншагародніх жыхароў краіны.

Цэны на 5—10 USD «ПАПЫЛЫ»

Рынак арэнды жылля менавіта з другой паловы ліпеня пачаў паступова актывізавацца. Зараз попыт на асобныя кватэры істотна яшчэ не павялічыўся, але ўладальнікі свабоднага жылля ўжо зараз пачалі рыватавацца да сезоннага ажыятажу і павялічваюць цэннікі паслуг прыкладна на 5—10 долараў. Паводле інфармацыі начальніка аддзела арэнды жылля агенцтва нерухомасці «Час пік» Сяргея Кадлола, самая мінімальная ціна прапановы арэнды аднапакаёвых кватэр усё сёння ў Мінску ў загазаваным Заводскім раёне і Шабанах. Гаспадары тамашніх кватэр жадаюць атрымаць за свае аднапакаёвыя 200 долараў плюс аплата камунальных паслуг. Яксыня аднапакаёвыя кватэры ў спальных раёнах каштуюць

прыкладна 210—220 долараў. Двухпакаёвыя кватэры каштуюць зараз 240—250 долараў у месяц. Аднак якасных двухпакаёвак каля станышй метр» з беспраблемнымі гаспадарамі сёння ўжо не хапае. Адшукаць прыявоную «двойку» па стандартнаму кошту на даволі радыёны тэрмін (не менш за 2 гады) стала даволі праблематычна. За апошнія два тыдні пачалі падцігвацца ўгору цэннікі трохпакаёвых кватэр. Сёння сярэдні кошт стандартнай трохпакаёўкі дасягае 280—300 долараў. Яксыня «тройкі» ў ціхх спальных раёнах каштуюць ужо не менш за 350 долараў.

НАПРЫКАНЦЫ СЕЗОНА ДАЧЫ ПАТАННЭЛІ ДА МІНІМУМ

Сапраўды ажыятаж на дацную нерухомасць назіраўся ўвесну з першых дзён мая. Зараз большасць «златой» моладзі, якая збіралася летам «адцягнуцца» па поўня, ужо выканала сваю праграму, аднак... Даволі цёплае летняе надвор'е стварае попыт на такое жыллі па прышчыну другой хвалі. Праўда, цэны зараз ужо значна ніжэйшыя, чым у першай палове ле-

Інфарм-укол ВАДА МОЖА ВЫКЛІКАЕ СМЯРТОТНАЕ АП'ЯНЕННЕ

Вучоныя высветлілі, што велімі многа выпітай падчас заняткаў спортам вады можа выклікаць смяротнае небяспечнае воднае ап'яненне.

Вучоныя з Медыцынскага цэнтра пры Універсітэце Джорджаўна правялі даследаванне, каб зразумець біялагічную падставу гіпагэтрэміі, ад якой памерлі мноства бегуноў спартыўных марарафонаў. Гэты хваравіты стан разбурае ныркі, паколькі яны не могуць перапрацаваць столькі вадкасці, колькі чалавек выпіў.

Урачы рэкамендуець умерана і паступова піць ваду толькі ў тым выпадку, калі вы сапраўды адчуваеце ў ёй патрэбу, спадзючыся на натуральнае пачуццё смагі, такім чынам абмяжоваючы паступленне ў арганізм лішняй вады.

КАБ ЗАПОМНІЦЬ НОВАЕ, ТРЭБА ЗАБЫЦЬ СТАРОЕ

Чалавечы мозг бізлітасна пазбаўляецца ад старой інфармацыі, каб умясціць іншае.

Аб гэтым гаворыцца ў даследаванні, апублікаваным у часопісе Nature Neuroscience. Чым больш удзельнікам даследавання прыходзілася запамінаць новых слоў, тым слабей становілася разумовае здольнасць у абласцях мозгу, адказных за ўспаміны аб мінулым.

Вучоныя высветлілі, што мозг падыходзіць да інфармацыі выбарча, грэбуючы некаторымі звесткамі, каб лепш запомніць іншыя. Людзі блакіруюць некаторыя ўспаміны, каб аблегчыць успрыманне іншых. Напрыклад, каб запомніць новы тэлефон сабра, прыйдзеца штосьці забыць.



Фота: Агасця КІШЧУКА

Чалавек павінен умець працаваць, і павінен умець адпачываць, інакш яго цяжка вырашаць жыццёвыя задачы. Да таго ж, лета — цудоўная магчымыя наладжванне зносінаў з дзіцем. Нельга забываць пра тое, што 10—13 гадоў прамержох пры павінны запаліць арганізатару на працягу 14 дзён. Нагадаю, што ў аўкцыёне ўдзельнічалі толькі фізічныя асобы, грамадзяне Беларусі. Паводле звестак інфармацыйнага сайта УП «Мінскі гарадскі цэнтр нерухомасці», агульная ціна продажу 19 кватэр дома склала 4 мільярды 924 мільёны рублёў. Усяго аўкцыён доўжыўся 1,5 гадзіны. Згадзіццяся, даволі паспяховы гандаль атрымаўся...

Сяргей КУРКАЧ.

Ну і ну! РЫБАЦКІЯ РАЗБОРКІ

Жыхар сталіцы вярнуўся з рыбалкі не з багатым уловам, а з пераломан рыбрыня, сінкам пад вокам і мнствам іншых цялесных пашкоджанняў.

Паводле звестак, атрыманых ва ўпраўленні ўнутраных спраў Мінлабвыканкама, прыкладна а палове чацвёртай раніцы на беразе Заслаўскага вадасховішча на 53-гадовага мінчаніна напалі дзве невядычкі. Спрочка ўзнікла з-за месца для лоўлі рыбы, якое сталічны жыхар не хацеў саступаць. Раз'юшаныя рыбакі моцна збілі самага калегу. Па факту рыбакчай разборкі ўзбуджана крымінальная справа. Міліцыя вядзе пошук злосных хуліганаў.

Мікола ДЗЯБЕЛА.

КАРОВУ СКРАЛІ І З'ЕЛІ? Каля вёскі Дарожкі Міёрскага раёна скралі калгасную карову вагой больш за 400 кілаграмаў, якая спакойна пасвілася ў полі.

Астанкі каровы потым былі знойдзеныя ў вёсцы Канцарава. Пад надэрэннем у крадзяжы жывёлы коштам больш за 1 мільён рублёў — пастух, які працуе ў гэтай гаспадарцы.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ГЭТА ПАРЦЁР 3

26 ліпеня 2007 г. **ЗВЯЗДА**

Гульня № 1 РАДАСЦЬ У БАРЫСАВЕ

Пасля прайгрышу ў першым кваліфікацыйным матчы Лігі чэмпіёнаў у Нікасі (0:2) барысаўчане прызываліся, што сапернік аказався мацнейшым за іх, таму адгрыць два мячы дома будзе вельмі складана. Аднак наперад прабіцца ў наступны раўнд па суме дзвюх сустрэч заставалася.

Чэмпіёны Беларусі не падманулі чаканьня сваіх баляльшчыкаў: у гульні ў Барысаве гаспадары разграмлі кіпрскі «Апалэ» — 3:0. На 15-й хвіліне лік адкрыў Грэг Стасевіч, на 74-й вызначыўся Дзмітрый Платонаў, а паставіў кропку ў матчы ў дадатковы час на 105-й хвіліне Генадзь Білінок.

Пасля выхаду ў наступны этап галоўны настайнік БАТЭ Грэг Крыўшэнка прызнаўся, што напярэдадні матча спецыяльна паказаў сваім ігракам касету з гульні супраць «Мюнхена-1860», калі ў 2002 годзе БАТЭ двойчы перамог немцаў у Кубку Інтэртота (1:0 — у гасцях і 4:0 — на сваім полі), і скажаў, што не бывае нічога немагчымага.

У другім кваліфікацыйным раўндзе каманда Грэг Крыўшэнка будзе спарнірацца з пераможцам пары «Фарнфар'ордур» (Ісландыя) — «Торсхавн» (Фарэрскія астравы). У першай гульні ісландцы аказаліся мацнейшымі — 4:1, а паўторная сустрэча адбылася ўчора. Першы матч другога кваліфікацыйнага раўнда Лігі чэмпіёнаў пройдзе 31 ліпеня ці 1 жніўня, прыч у адказ — 7 ліцьбо 8 жніўня.

Ірына ПРЫМАК.

— У пераносным сэнсе слова — так. Трэба пакінуць астатнія клопаты, сесці і падумаць: што можна яму прапанаваць, як дапамагчы. На гэта не трэба шмат часу — хвіліны тры-чатыры. У любога дарослага вялізны жыццёвы вопыт. Было б жаданне. Словы: «Я цябе люблю. Я разумю цябе. Табе зараз сумна?» Я зараз што-небудзь прымдумаю, каб табе стала трохі веселыя, і ў нас абавязкова што-небудзь атрымаецца» — ужо самі па сабе здольныя змяніць сітуацыю. Дзіцяці для далейшага жыцця надзвычай важна ведаць, што яго разумюць. Тады, дарчыне, не ўзнікне праблемы і з такой распаўсюджанай сёння залежнасцю, як камп'ютар. Звяртанне да яго — гэта вынік недахопу эмацыянальнага кантакту. Калі дзіця радзімамі і днямі сядзіць за камп'ютарам, значыць мы асноўную сваю работу — быць бацькамі — робім дрэнна.

Любыя пазітыўныя змены ў нашым жыцці прыходзяць праз намагаанне — фізічнае і эмацыянальнае. Калі ты нешта робіш, тады нешта атрымаўляецца. Паспех у нашай бацькоўскай працы залежыць ад суданоснай паміі нашым «так» і «не» дзіцяці. Калі на пьць «так» прыходзіцца два «не», дзіця будзе ведаць, што яго значыць для бацькоў не менш, чым грошы і кар'ера. Менавіта ва ўзаемаад-

НАВУЧЫЦЕ ДЗЯЦЕЙ АДПАЧЫВАЦЬ І... НАВУЧЫЦЕСЯ АД ІХ

Наш фармат КАЛІ МЫ БУДЗЕМ ПОБАЧ...

Беларускія «зоркі» агучылі свае абяцанні ў барацьбе са СНІДАм

Гэтай эпідэміі больш як 20 гадоў — лічыцца, што першыя масавыя выпадкі заражэння ВІЧ-інфекцыяй адбыліся напрыканцы 1970-х. Нягледзячы на тое, што вірус з той пары быў вывучаны лепш, чым любы іншы вірус у свеце, мільёны людзей працягваюць паміраць ад СНІДУ, а многім іншым стаіць страшны дыягназ: ВІЧ-інфіцыраваны. І страшна не толькі сама хвороба, але і тое, што наваколняя ў большасці адварочваюцца ад хворага, пакаючы яго сам-насам з праблемай. Але так не павіна быць. «Мы адна краіна, мы адзін народ, трэба быць разам, тады мы зможам пераадолець усё бедны» — заклікаюць удзельнікі «Зорнай каманды», створанай у Беларусі дзеля прапаганды здаровага ладу жыцця і прафілактыкі СНІДУ.

«Асноўны прынцып прафілактыкі гэтай хворобы — збергаць здароўе, а падкрэслівае намеснік міністра аховы здароўя Міхаіл Рымка. Паводле яго слоў, першая фаза праекта, які здзейснілі ў Беларусі сумесна з Праграмай развіцця ААН «Прафілактыка і лячэнне ВІЧ-СНІДУ ў Беларусі», пачалася яшчэ ў 2004 годзе.



Наша краіна атрымала з дапамогай Глобалнага фонду ААН для барацьбы са СНІДАм, сумотамі і мільярдны грант на суму 14 мільёнаў долараў.

«Вірус адзін з самых апытычных лозунгаў — у гурта «Тяжкі-Толькі», які паабяцаў «выдатны настрой без наркатыкаў». «У свой час я здаваў аналізы, і хоць быў абсалютна перакананы, што ўсё са мною ў парадку, але той тыдзень чакання вынікаў быў ледзьве не самым страшным у жыццё, — прызнаўся клавішнік гурта Кірыл Клішчэвіч. — Каб людзям не было чаго бяцца, мы прапанавалі ім знаходзіць задавальненне не ў нар-

макцы, а ў сваёй справе. Часта наваколняя адварочваюцца ад хворага, робяць выгляд, што праблемы ўвогуле няма. Але гэта не выйсце, — пераканана Ульядзімір. — Таму наша абяцанне гучыць так: «Абяцаем быць побач з ВІЧ-становамі людзей». Чыя абяцанне гучыць так: «Абяцаем быць побач з ВІЧ-становамі людзей».

«Лідар гурта «J.Mor» Уладзімір Пугач — яшчэ і прафесійны юрыст, акцыя з удзелам «Зорнай каманды» — вядомы ў краіне людзей, куміраў моладзі, — называецца «Я абяцаю!».

«Нам не усё роўна, што адбываецца ў нашай краіне. І ад імя ўсіх спартсменаў мы хочам сказаць, што экстрэм і адрапнілі можна атрымаць не ад наркатыкаў, а, напрыклад, ад занятага экстрэмальнымі відамі спорту, — кажуць сябраўня прызыры Алімпійскіх гульняў на прыстаі Асьоль Слівец і Дамітры Дашчынскі. Іх абяцанне — «Спорт. Няма месца наркатыкам!».

Акцыя «Аляксандра і Канстанціна» даў абяцанне быць вернымі сваіму каханню, прапагандауючы такім чынам адказныя паводзіны. «Калі мы зможам дапамагчы гэтым хва-рам быць аднаму чалавеку, значыць, наша місія выканана», — лічыць Са-ша Кірсанава.

«СНІД — праблема міжнародная, якую па значнасці можна параўнаць з расавай дыскрымінацыяй. А паколькі любая форма дыскрымінацыі заўжды была для мяне брыдкая, я з радасцю далучыўся да праекта, — разважае музыкант і акцёр Аляксей Шадыцкі. Яны разам з тэнісцісткай, спявачкай Волгай Барабаншчыкавай паабяцалі «цяпло і разуменне людзям з ВІЧ».

Акцыя Купалаўскага тэатра Святлана Зелянкоўскай і спявак

«Аляксандра і Канстанціна» даў абяцанне быць вернымі сваіму каханню, прапагандауючы такім чынам адказныя паводзіны. «Калі мы зможам дапамагчы гэтым хва-рам быць аднаму чалавеку, значыць, наша місія выканана», — лічыць Са-ша Кірсанава.

«СНІД — праблема міжнародная, якую па значнасці можна параўнаць з расавай дыскрымінацыяй. А паколькі любая форма дыскрымінацыі заўжды была для мяне брыдкая, я з радасцю далучыўся да праекта, — разважае музыкант і акцёр Аляксей Шадыцкі. Яны разам з тэнісцісткай, спявачкай Волгай Барабаншчыкавай паабяцалі «цяпло і разуменне людзям з ВІЧ».

Акцыя Купалаўскага тэатра Святлана Зелянкоўскай і спявак

«Аляксандра і Канстанціна» даў абяцанне быць вернымі сваіму каханню, прапагандауючы такім чынам адказныя паводзіны. «Калі мы зможам дапамагчы гэтым хва-рам быць аднаму чалавеку, значыць, наша місія выканана», — лічыць Са-ша Кірсанава.

«СНІД — праблема міжнародная, якую па значнасці можна параўнаць з расавай дыскрымінацыяй. А паколькі любая форма дыскрымінацыі заўжды была для мяне брыдкая, я з радасцю далучыўся да праекта, — разважае музыкант і акцёр Аляксей Шадыцкі. Яны разам з тэнісцісткай, спявачкай Волгай Барабаншчыкавай паабяцалі «цяпло і разуменне людзям з ВІЧ».

Акцыя Купалаўскага тэатра Святлана Зелянкоўскай і спявак

«Аляксандра і Канстанціна» даў абяцанне быць вернымі сваіму каханню, прапагандауючы такім чынам адказныя паводзіны. «Калі мы зможам дапамагчы гэтым хва-рам быць аднаму чалавеку, значыць, наша місія выканана», — лічыць Са-ша Кірсанава.

«СНІД — праблема міжнародная, якую па значнасці можна параўнаць з расавай дыскрымінацыяй. А паколькі любая форма дыскрымінацыі заўжды была для мяне брыдкая, я з радасцю далучыўся да праекта, — разважае музыкант і акцёр Аляксей Шадыцкі. Яны разам з тэнісцісткай, спявачкай Волгай Барабаншчыкавай паабяцалі «цяпло і разуменне людзям з ВІЧ».

Акцыя Купалаўскага тэатра Святлана Зелянкоўскай і спявак

«Аляксандра і Канстанціна» даў абяцанне быць вернымі сваіму каханню, прапагандауючы такім чынам адказныя паводзіны. «Калі мы зможам дапамагчы гэтым хва-рам быць аднаму чалавеку, значыць, наша місія выканана», — лічыць Са-ша Кірсанава.

«СНІД — праблема міжнародная, якую па значнасці можна параўнаць з расавай дыскрымінацыяй. А паколькі любая форма дыскрымінацыі заўжды была для мяне брыдкая, я з радасцю далучыўся да праекта, — разважае музыкант і акцёр Аляксей Шадыцкі. Яны разам з тэнісцісткай, спявачкай Волгай Барабаншчыкавай паабяцалі «цяпло і разуменне людзям з ВІЧ».

Акцыя Купалаўскага тэатра Святлана Зелянкоўскай і спявак

«Аляксандра і Канстанціна» даў абяцанне быць вернымі сваіму каханню, прапагандауючы такім чынам адказныя паводзіны. «Калі мы зможам дапамагчы гэтым хва-рам быць аднаму чалавеку, значыць, наша місія выканана», — лічыць Са-ша Кірсанава.

«СНІД — праблема міжнародная, якую па значнасці можна параўнаць з расавай дыскрымінацыяй. А паколькі любая форма дыскрымінацыі заўжды была для мяне брыдкая, я з радасцю далучыўся да праекта, — разважае музыкант і акцёр Аляксей Шадыцкі. Яны разам з тэнісцісткай, спявачкай Волгай Барабаншчыкавай паабяцалі «цяпло і разуменне людзям з ВІЧ».

Акцыя Купалаўскага тэатра Святлана Зелянкоўскай і спявак

«Аляксандра і Канстанціна» даў абяцанне быць вернымі сваіму каханню, прапагандауючы такім чынам адказныя паводзіны. «Калі мы зможам дапамагчы гэтым хва-рам быць аднаму чалавеку, значыць, наша місія выканана», — лічыць Са-ша Кірсанава.

«СНІД — праблема міжнародная, якую па значнасці можна параўнаць з расавай дыскрымінацыяй. А паколькі любая форма дыскрымінацыі заўжды была для мяне брыдкая, я з радасцю далучыўся да праекта, — разважае музыкант і акцёр Аляксей Шадыцкі. Яны разам з тэнісцісткай, спявачкай Волгай Барабаншчыкавай паабяцалі «цяпло і разуменне людзям з ВІЧ».



Аляксандр Патліс далі сваё абяцанне: «Дапамагач ВІЧ-становаўчым дзецьмі» — тым людзям, у абодвух ужо ёсць вопыт удзелу ў дабрачын-ных і сацыяльных акцыях.

«Даць абяцанне — гэта вельмі сур'ёзная рэч, — перакананая Святлана. — Гэта значыць выступіць не ў ролі судзіі, а ў ролі ча-лавека, які бярэ на сябе частку ад-казнасці за вырашэнне праблемы. І мы з адкрытым сэрцам зробім усю ўклад у агульную справу.

У вядучых праграмы «Наша ра-дзіца» на АНТ Валерыя Кашчэва і Наталлі Немагай ёсць агульная знаёмства, якія жывуць з дыягназам ВІЧ, таму гэта праблема мае для ўдзельнікаў «Зорнай каманды» асабістае адценне. «Мы абяцаем гаварыць аб праблеме СНІДУ» — абяцалі вядучыя. А вось вядучая Першага музычнага канала Люся Лущыч і рэжардсмен свету па цяж-кай атлетыцы Андрэй Рыбакоў па-абяцалі здаць тэст на ВІЧ — ма-гчыма, уласным прыкладам пабу-дзючы частку маладых людзей, якія знаходзяцца ў групе рызыкі, зрабіць тое самае...

Напоўна, адзін з самых апытыч-ных лозунгаў — у гурта «Тяжкі-Толькі», які паабяцаў «выдатны на-строй без наркатыкаў». «У свой час я здаваў аналізы, і хоць быў абсал-ютна перакананы, што ўсё са мною ў парадку, але той тыдзень ча-кання вынікаў быў ледзьве не са-мым страшным у жыццё, — пры-знаўся клавішнік гурта Кірыл Кліш-чэвіч. — Каб людзям не было ча-го бяцца, мы прапанавалі ім зна-ходзіць задавальненне не ў нар-

макцы, а ў сваёй справе. Часта наваколняя адварочваюцца ад хворага, робяць выгляд, што праблемы ўвогуле няма. Але гэта не выйсце, — пераканана Ульядзімір. — Таму наша абяцанне гучыць так: «Абяцаем быць побач з ВІЧ-становамі людзей».

«Лідар гурта «J.Mor» Уладзімір Пугач — яшчэ і прафесійны юрыст, акцыя з удзелам «Зорнай каманды» — вядомы ў краіне людзей, куміраў моладзі, — называецца «Я абяцаю!».

«Нам не усё роўна, што адбываецца ў нашай краіне. І ад імя ўсіх спартсменаў мы хочам сказаць, што экстрэм і адрапнілі можна атрымаць не ад наркатыкаў, а, напрыклад, ад занятага экстрэмальнымі відамі спорту, — кажуць сябраўня прызыры Алімпійскіх гульняў на прыстаі Асьоль Слівец і Дамітры Дашчынскі. Іх абяцанне — «Спорт. Няма месца наркатыкам!».

Акцыя «Аляксандра і Канстанціна» даў абяцанне быць вернымі сваіму каханню, прапагандауючы такім чынам адказныя паводзіны. «Калі мы зможам дапамагчы гэтым хва-рам быць аднаму чалавеку, значыць, наша місія выканана», — лічыць Са-ша Кірсанава.

«СНІД — праблема міжнародная, якую па значнасці можна параўнаць з расавай дыскрымінацыяй. А паколькі любая форма дыскрымінацыі заўжды была для мяне брыдкая, я з радасцю далучыўся да праекта, — разважае музыкант і акцёр Аляксей Шадыцкі. Яны разам з тэнісцісткай, спявачкай Волгай Барабаншчыкавай паабяцалі «цяпло і разуменне людзям з ВІЧ».

Акцыя Купалаўскага тэатра Святлана Зелянкоўскай і спявак

«Аляксандра і Канстанціна» даў абяцанне быць вернымі сваіму каханню, прапагандауючы такім чынам адказныя паводзіны. «Калі мы зможам дапамагчы гэтым хва-рам быць аднаму чалавеку, значыць, наша місія выканана», — лічыць Са-ша Кірсанава.

«СНІД — праблема міжнародная, якую па значнасці можна параўнаць з расавай дыскрымінацыяй. А паколькі любая форма дыскрымінацыі заўжды была для мяне брыдкая, я з радасцю далучыўся да праекта, — разважае музыкант і акцёр Аляксей Шадыцкі. Яны разам з тэнісцісткай, спявачкай Волгай Барабаншчыкавай паабяцалі «цяпло і разуменне людзям з ВІЧ».

Акцыя Купалаўскага тэатра Святлана Зелянкоўскай і спявак

«Аляксандра і Канстанціна» даў абяцанне быць вернымі сваіму каханню, прапагандауючы такім чынам адказныя паводзіны. «Калі мы зможам дапамагчы гэтым хва-рам быць аднаму чалавеку, значыць, наша місія выканана», — лічыць Са-ша Кірсанава.

«СНІД — праблема міжнародная, якую па значнасці можна параўнаць з расавай дыскрымінацыяй. А паколькі любая форма дыскрымінацыі заўжды была для мяне брыдкая, я з радасцю далучыўся да праекта, — разважае музыкант і акцёр Аляксей Шадыцкі. Яны разам з тэнісцісткай, спявачкай Волгай Барабаншчыкавай паабяцалі «цяпло і разуменне людзям з ВІЧ».

Акцыя Купалаўскага тэатра Святлана Зелянкоўскай і спявак

«Аляксандра і Канстанціна» даў абяцанне быць вернымі сваіму каханню, прапагандауючы такім чынам адказныя паводзіны. «Калі мы зможам дапамагчы гэтым хва-рам быць аднаму чалавеку, значыць, наша місія выканана», — лічыць Са-ша Кірсанава.

«СНІД — праблема міжнародная, якую па значнасці можна параўнаць з расавай дыскрымінацыяй. А паколькі любая форма дыскрымінацыі заўжды была для мяне брыдкая, я з радасцю далучыўся да праекта, — разважае музыкант і акцёр Аляксей Шадыцкі. Яны разам з тэнісцісткай, спявачкай Волгай Барабаншчыкавай паабяцалі «цяпло і разуменне людзям з ВІЧ».

Акцыя Купалаўскага тэатра Святлана Зелянкоўскай і спявак

«Аляксандра і Канстанціна» даў абяцанне быць вернымі сваіму каханню, прапагандауючы такім чынам адказныя паводзіны. «Калі мы зможам дапамагчы гэтым хва-рам быць аднаму чалавеку, значыць, наша місія выканана», — лічыць Са-ша Кірсанава.

«СНІД — праблема міжнародная, якую па значнасці можна параўнаць з расавай дыскрымінацыяй. А паколькі любая форма дыскрымінацыі заўжды была для мяне брыдкая, я з радасцю далучыўся да праекта, — разважае музыкант і акцёр Аляксей Шадыцкі. Яны разам з тэнісцісткай, спявачкай Волгай Барабаншчыкавай паабяцалі «цяпло і разуменне людзям з ВІЧ».

Акцыя Купалаўскага тэатра Святлана Зелянкоўскай і спявак

«Аляксандра і Канстанціна» даў абяцанне быць вернымі сваіму каханню, прапагандауючы такім чынам адказныя паводзіны. «Калі мы зможам дапамагчы гэтым хва-рам быць аднаму чалавеку, значыць, наша місія выканана», — лічыць Са-ша Кірсанава.

«СНІД — праблема міжнародная, якую па значнасці можна параўнаць з расавай дыскрымінацыяй. А паколькі любая форма дыскрымінацыі заўжды была для мяне брыдкая, я з радасцю далучыўся да праекта, — разважае музыкант і акцёр Аляксей Шадыцкі. Яны разам з тэнісцісткай, спявачкай Волгай Барабаншчыкавай паабяцалі «цяпло і разуменне людзям з ВІЧ».

Акцыя Купалаўскага тэатра Святлана Зелянкоўскай і спявак

«Аляксандра і Канстанціна» даў абяцанне быць вернымі сваіму каханню, прапагандауючы такім чынам адказныя паводзіны. «Калі мы зможам дапамагчы гэтым хва-рам быць аднаму чалавеку, значыць, наша місія выканана», — лічыць Са-ша Кірсанава.

«СНІД — праблема міжнародная, якую па значнасці можна параўнаць з расавай дыскрымінацыяй. А паколькі любая форма дыскрымінацыі заўжды была для мяне брыдкая, я з радасцю далучыўся да праекта, — разважае музыкант і акцёр Аляксей Шадыцкі. Яны разам з тэнісцісткай, спявачкай Волгай Барабаншчыкавай паабяцалі «цяпло і разуменне людзям з ВІЧ».

Акцыя Купалаўскага тэатра Святлана Зелянкоўскай і спявак

«Аляксандра і Канстанціна» даў абяцанне быць вернымі сваіму каханню, прапагандауючы такім чынам адказныя паводзіны. «Калі мы зможам дапамагчы гэтым хва-рам быць аднаму чалавеку, значыць, наша місія выканана», — лічыць Са-ша Кірсанава.

«СНІД — праблема міжнародная, якую па значнасці можна параўнаць з расавай дыскрымінацыяй. А паколькі любая форма дыскрымінацыі заўжды была для мяне брыдкая, я з радасцю далучыўся да праекта, — разважае музыкант і акцёр Аляксей Шадыцкі. Яны разам з тэнісцісткай, спявачкай Волгай Барабаншчыкавай паабяцалі «цяпло і разуменне людзям з ВІЧ».

Акцыя Купалаўскага тэатра Святлана Зелянкоўскай і спявак

«Аляксандра і Канстанціна» даў абяцанне быць вернымі сваіму каханню, прапагандауючы такім чынам адказныя паводзіны. «Калі мы зможам дапамагчы гэтым хва-рам быць аднаму чалавеку, значыць, наша місія выканана», — лічыць Са-ша Кірсанава.

«СНІД — праблема міжнародная, якую па значнасці можна параўнаць з расавай дыскрымінацыяй. А паколькі любая форма дыскрымінацыі заўжды была для мяне брыдкая, я з радасцю далучыўся да праекта, — разважае музыкант і акцёр Аляксей Шадыцкі. Яны разам з тэнісцісткай, спявачкай Волгай Барабаншчыкавай паабяцалі «цяпло і разуменне людзям з ВІЧ».

Акцыя Купалаўскага тэатра Святлана Зелянкоўскай і спявак

«Аляксандра і Канстанціна» даў абяцанне быць вернымі сваіму каханню, прапагандауючы такім чынам адказныя паводзіны. «Калі мы зможам дапамагчы гэтым хва-рам быць аднаму чалавеку, значыць, наша місія выканана», — лічыць Са-ша Кірсанава.

«СНІД — праблема міжнародная, якую па значнасці можна параўнаць з расавай дыскрымінацыяй. А паколькі любая форма дыскрымінацыі заўжды была для мяне брыдкая, я з радасцю далучыўся да праекта, — разважае музыкант і акцёр Аляксей Шадыцкі. Яны разам з тэнісцісткай, спявачкай Волгай Барабаншчыкавай паабяцалі «цяпло і разуменне людзям з ВІЧ».

Акцыя Купалаўскага тэатра Святлана Зелянкоўскай і спявак

«Аляксандра і Канстанціна» даў абяцанне быць вернымі сваіму каханню, прапагандауючы такім чынам адказныя паводзіны. «Калі мы зможам дапамагчы гэтым хва-рам быць аднаму чалавеку, значыць, наша місія выканана», — лічыць Са-ша Кірсанава.

«СНІД — праблема міжнародная, якую па значнасці можна параўнаць з расавай дыскрымінацыяй. А паколькі любая форма дыскрымінацыі заўжды была для мяне брыдкая, я з радасцю далучыўся да праекта, — разважае музыкант і акцёр Аляксей Шадыцкі. Яны разам з тэнісцісткай, спявачкай Волгай Барабаншчыкавай паабяцалі «цяпло і разуменне людзям з ВІЧ».

Акцыя Купалаўскага тэатра Святлана Зелянкоўскай і спявак

Ён і яна ВЕЛЬМІ ЗАМУЖ ХОЧАЦА... Што нас прымушае імкнуцца да сямейнага жыцця

Самыя розныя прычыны. Нека-торыя з іх з'яўляюцца ваяккай пад-ставай для пошуку мужа і надзей-нага залогам шчаслівага сямейна-га жыцця. Некаторыя — зусім на-адварот. Як не перабытаць пер-шыя з другімі?

ПЯЦЬ ВАРТЫХ УВАГІ ПРЫЧЫН ВЫЙСЦІ ЗАМУЖ 1. Хочацца для каго-небудзь гатаваць...

А потым сядзеццэ насупраць, гля-дзець, як ён ёсць і яшчэ падклад-ваць яму на талерку салаты мясной, бульбачкі смажанай, адбіўных з цы-булкай і грыбочкамі. Жаданне кар-міць з'яўляецца базавай патрэбнас-цю жанчыны, і калі яна ўсведмаляе, што ёй хочацца гатаваць для гэтага муж-чыны — ёй самы час за яго замуж.

Але падумаць, ці прыямае табе Чес-тавае снадданне кандыдата ў мужы. Не-шадна — самая будзённая трапеза. Да таго ж за яго не дзякуючы — яго хутка з'ядаюць і адразу імчацца на работу. І калі ты задаволеная тым, што твой парт-нёраў паліць з дома сыты — значыць, ка-хаеш, клопацішся і хочаш з ім жыць.

2. Хочацца, каб ноччу побач хтосьці спаў... І быў бы «хтосьці» размерам большы, чым кот, але таксама цёплым і абавязкова гаварлівым. Яго можна сярод ночы разбудзіць і заплыць: «Ці не ходзіць злodeзь у га-сцёўні?». А ён устане, уключыць усюды святло, выглыне ў калідор, на левыню пільваючы, паведамаць: «Сусед у дзверы ключом трапіць не можа». І табе адразу так спакойна стане, так хораша...

Але падумаць, як ты паставішся да та-го, што твой дарагі хрэпае. Пліхнеш яго і прымусіш павярнуцца на бок? Выходзе за яго — ён цібе не раздражняе. Адсе-ліць у суседні пакой? Не выходзе — ён дужа дзейнічае табе на нервы якімісьці рысамі свайго характара.

3. Хочацца, каб будучыя дзеці раслі пры быццэ... А таксама бачылі ў доме мужчыну і кантактавалі з ім.

Ты стала і разумная жанчына, якая раджае дзяцей не ў прыпадку сумоты і адзіноты, а ад шчырасці душэйнай, каб было каго любіць, і муж з'яўляецца абавязковай умовай сапраўднага сямейна-га шчасця і стабільнасці хатняга ачага.

Ты вярнішся адзіноты на заводзіць заво-дзіць? Займайся з партнёрам каханнем у тую ціе, то ў яго або жывіце разам у адной кватэры. Але замуж імкнуча за яго не варта, бо на адной фізічнай стра-ці трывалі адзіноце не пабудаваш.

4. Ад адзіноты Ты заблыталася: табе па-трэбны электрык, стаяр, сантэхнік і бу-даўнічая брыгада. А не муж.

5. Каб было з кім у гэтай і ў ра-старон сядзіць, і наогул — усё ся-ржкі ўжо замужам

Да шлюбу ты яўна не дарасла і ў ду-шы — сапраўднае дзіця. Чаму ты выра-шыла, што муж будзе ўсюды па-дзяць? Дый кідацца ў вяр замужа толькі та-му, што ўсе прыяцелькі ўжо там, не-разумна. Замужа — гэта не спартыйны забег, а шахматная партыя, і выйграе тут не самая хуткая, але самая разу-мая і дальнабачная.

ЧАМУ МУЖЧЫНЫ БЯЦЦА ЖАНЧЫН У іх для гэтага ёсць шмат прычын



Мужчыны бялліся жанчын з са-мага зароджэння чалавецтва. Усё пачалося рана ў нядзелью — тыдзень першы, дзень сёмы. Адам толькі са-браўся ступіць пад струмені вада-спладу, каб хуценька апаласнуцца, як раптам зразумее, што ў яго не ха-пае рабра. Яму стала прыкра — іс-нуе толькі тыдзень і ўжо нешта згу-біў. Ён агледзеўся, каб убачыць, ці не выкінуў выпадкова злашчаснае рабро дзе-небудзь паблізу. І раптам выявіў, што ў раі ён ужо не адзін.

1. Жанчыны ўсебедныя і нена-сытныя У мужчын жываты, можа быць, і большыя, але ў жанчын апетыт больш ненажыць. І гэты неаспрач-ны факт усяляе ў нас страх. Напры-клад, мужчыны могуць задаволяцца кароткім інтэнсіўным сэксам, але за-тым іх тут жа сціхае на сон. Жано-чак ж сэксуальнасць — вулканічная лава, якая ўсё спяляе і ніколі не застывае. Такая ж і жаночая ньютонаўная прага дзейнасці.

2. Жанчыны водзяць машыну як вар'яткі Страшна становіцца ад таго, як многія асобы водзяць машыну. Мала таго, што яны едуць у небяспечнай блізкасці ад задняга багера, дык жа пры гэтым трымаюць у адной руцэ мабільны, у другой — бутэлька са спрайтам, а кіруючы калянамі! І, як правіла, усё гэта ім сыходзіць з рук — вош той страшнай за усё.

3. Жанчыны ніколі нічога не забываюць Жанчына памяць, якая нагадвае бягласныя сталыя кап-кан, наводзіць на мужчыну жах — проста таму, што яго ўлас-ная памяць устроена інакш. Жанчына можа з лёгкасцю пра-гадаць драбнейшыя падрабязнасці (якія, на яе думку, мо-жна паставіць нам у папрок) любой сваркі ў гісторыі яе ад-носнай з мужчынам.

4. Часам жанчыны ператвараюцца ў магазінных зомбі Жанчына, якая працуе, можа лёгка патраціць суму экві-валентную гадавому бюджэту Люксембурга, на пару ботаў, сумачку і топ. У наступным сезоне яна здасць усё гэта ў камісіюку і вырачыць пяцьсот (па ідзі, усё гэта на самай справе менавіта столкі і каштавала). Жанчыны, падобна, атрымліваюць вялікае задавальненне ад бяскончых пахо-даў па магазінах. Гэты занятак нагадвае альпінізм: ён на-столькі ж непрактычны і захапляльны. І вельмі небяспечны — для яе спадарожніка.

5. Мужчынам ніколі не зразумець жаночай эапа-валы мовы Для жанчыны проста сказаць тое, што яна думае, было б усё роўна, што пайсці ў магазін, купіць без прымеркі пер-шую сукенку